

АБ УСІМ, ШТО БАЛІЦЬ

№22/29/—28.У—1976

МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ..

Я. КУПАЛА

Г У Т А Р К А

С У С Т Р Э Ч А З Г О Г А Л Е М

На п"едэстале—Гогаль з бронзы,  
А нам здаеща <sup>ен,</sup> ~~нам~~ жывым.

Паглядам мераючы грозным,  
Пытае нас: "Скажыце вы,

Чаму ўсіх, каго судзіў я,  
Як ~~дёйных~~ мёртвых душ нікчэмны род.

Вы свету цэламу на дзіва  
Ахвотна ўзялі на расплод.

Вы ж рэвалюцыі рабілі,  
Вы ж многа чыстак правялі.  
Чаму ж ў агні іх не спалілі,  
Чаму іх ў сметнік не змялі?

Чаму шматлікія пасады  
Ім, як маёнткі, раздаюць?  
Чаму за іх яны аклады,  
Нібы пяжкі аброк, дзяруць?

Чаму трэць веку з лютай сілай  
Вас Дзержыморда катаваў?  
А потым дзесяць год Манілаў  
У кукурузны рай вас гнаў?

Чаму ў газетах ўсёй краіне  
Ачкі ўцірае Хлестакоў?  
Чаму, павыс іўшыся ў чыне,  
Усум вам тыкае Наздроў?

Ў вас Плюшкін правіць дабрабытам,  
Ў культуру Сабакевіч ўрос,  
А Шпекін з большым яшчэ спрытам  
Ў чужая пісьмы ткне свой нос.

Прастор ў вас Чычыкаву болышы  
І многа болышы яго куш:  
Тавар скупляе найдзяшоўши—  
Натоўпы здрадных мёртвых душ”.

...Нам апраўдаща зусім нечым,  
Не спадзянемся мы на суд.  
Да Гогаля мы на сустрэчу  
Прыішлі, нібы на страшны суд.

~~Беларусь~~